

ла ці працы чалавек бывае часьцей, чым дзе-кольвеk яшчэ, акрамя жытла ці працы. З гэтага бліжэйшы *прыпынка* псыхалягічна абжываецца як свая ўласнасьць і неўпрыкмет становіцца своеасаблівай прыватнай тэрыторыяй.

І хаця на *прыпынку* звычайна шмат людзей, аднак кожны з іх тут застаецца сам-насам, быццам на бязылюднай высьпe. І дзе яшчэ, як не на *прыпынку*, урбанізаваны чалавек штодня далучаецца да адкрытай прасторы вялікага космасу, ад якога ўва ўсе астатнія часы яго адгароджаюць столі і скляпеньні?

У Менску шмат каго з актыўных удзельнікаў апазыцыйных мітынгаў пасяля іхнага заканчэння міліцыянты ѹ так званыя „людзі ў цывільным“ хапалі менавіта на *прыпынках* або паблізу іх. Можа, гэтак адбывалася менавіта таму, што нідзе чалавек далей не адгароджаны ад людзей, нідзе ён нагэтулькі адзінотны, як на *прыпынку*.

Неяк пасъля „гарачай вясны“ 96-га году я міжволі прыслухаўся да размовы двух хлопцаў, бо яны гаварылі па-беларуску. „Дык, кажаш, на якім *прыпынку* цябе хапанулі?“ — запытаўся адзін. „На Чырвонаармейскай“, — адказаў другі ды ў сваю чаргу пацікавіўся: „А цябе?“ — „Аж на Варвашэні“.

Між іншым, гэтая размова адбывалася таксама на *прыпынку*, калі станцыі мэтро „Ўсход“. І я, пакуль падыходзіў трапейбус, пасъпей падумаць: „Для многіх людзей майго пакалення той ці іншы *прыпынок* назаўжды застаўся ў памяці як месца першай сустрэчы з кахранай. А гэтыя хлопцы ўжо ніколі не забудуць ані *прыпынок* „Чырвонаармейская“, ані „Варвашэні“. Бо тут іх упершыню зъняволілі за любоў да Бацькаўшчыны.

Пуга

Леанід Галубовіч

Гнуткае ядлоўцавае пужальна, ці *пугаўч* з прывязанай сырамяцінай — гэта і ёсьць *пуга*. Што, пэўна ж, займела свой род ад слова *пужаць*. І хоць бальшыня з нас *пужанская*, ды хочацца верыць, што ня ўсе мы запалоханыя.

Посьвіст сырамяціны помны нам, асабліва вяскоўцам, ад малых гадоў. *Пужскі* са сівістам апускаліся на азадкі рагатай скаціны, на сіпіны задыханых коней, якіх прысьпешвалі балаголы, седзячы ў грузных павозках. Но менавіта пастухі й фурманы мелі свае *пугі* й валодалі правамі на карыстаньне імі.

Аднак некаторыя лупцавалі бедную скаціну вельмі жорстка й беспрычынна — ці то з уласнай дурноты, ці то з плебэйскай фанабэрый.

Так бацьку майго лята біў фашистоўскі баўэр у Нямеччыне, а пасъля, разьюшаны ад сівухі, бацька сам няшчадна біў маю маці. Затым ужо білі мяне.

Цяпер б'юць маіх знаёмых на дэмансстрацыях, і сам я, бываючы не ў гуморы, раблю прачастку сваёй шкадлівай дачцэ.

І ўжо ня важна — хто каго й чым б'е: *пугаю*, дубінкаю, кулаком ці абрэзльвым словам.

Няўжо бяз *пугі* мы ня можам і ня хочам зрушвацца са сваіх месцаў? Дарма што 15 гадоў запар гаварылі нам пра свободу й дэмакратыю. Аказалася — марна й безвынікова. Як *пугаю* па вадзе.

Словам, бяз *пужскі* ў нас зноў застой.

О, фурманы, вазыніцы, пастухі, пагоншчыкі — не выпускайце ж з рук *пужак* сваіх! Каб не застойваўся чалавек! І не затойваўся народ.

Доўгая і пякучая, як памяць, сырамятная *пуга* хай ня дасьць супыну вечнаму руху.

Путч

Уладзімер Арлоў

Слова паходзіць ад нямецкага „*Putsch*“ і азначае спробу дзяржаўнага перавароту.

Пасыля няўдалага гітлераўскага піўнога *путчу* і прыходу да ўлады чорных палкоўнікаў у Грэцыі Захадняя Эўропа гучных *путчаў* ня ведала. *Путчы* адбываліся пераважна ў Афрыцы, Азіі ды Латынскай Амэрыцы, дзе іх часам бывала, як грыбоў у дажджлівую восень.

Але пры канцы стагодзьдзя выявілася, што такі экзатычны плод, як *путч*, можа высьпець і ў нашых геаграфічных шыротах. У жніўні 1991 году на практицы даведаліся пра *путч* і народы Савецкага Саюзу, які ўжо рыхтаваўся „даць дуба“.

Кажуць, у буфэце менскага Дому ўраду тады вокамгненна зыніклі гарэлка і канъяк. Зачыніўшыся ў кабінетах, беларускае чынавенства ўсіх узроўняў сівяткавала капцы перабудове.

Палітолягі скільныя лічыць *путчам* і антыканстытуцыйны лістападаўскі пераварот 1996 году ў Беларусі.

Наступствы пераможных *путчаў* ува ўсіх куткох сівету аднолькавыя: захоп улады, дыктатура, рэпрэсіі, зынікненне актыўных апазыцыянэраў.

Путчысты панічна баяцца адзіноты. *Путчысты* сіняць кепскія сны. *Путчысты* ведаюць, што іх чакае або зьдзейснены быўлімі хаўрусьнікамі новы *путч*, або зьдзейсненая народам рэвалюцыя. Вынік звычайна аднолькавы — турэмная камэра й прысуд.

Пыл

Анатоль Вярцінскі

Чаго добра, а *пылу* ў беларусаў заўсёды было досыць. *Пыльныя* сіцяжыны-дарогі, *пыльныя* пятачкі-булачкі, *пыльныя* ляды, палеткі ды гэтыя самыя выратавальныя соткі.

А яшчэ беларусам пускалі слоўны *пыл* у вочы, пудрылі мазгі розныя дабрадзеі. Многіх сыцёrlі і ў лягерны *пыл*. *Пыл* той, тыя попел і прах балюча стукаюць у нашыя сэрцы.

Выпала на долю беларусу зьведаць больш, чым каму-небудзь, і *пылу* разыяктыўнага, чарнобыльскага, гэтих самых альфа- і бэта-часцінак, так званых часцінак гарачых. Мабыць, меў рацыю паэт, калі пэсымістычна зазначыў:

Змагацца з *пылам* —
Тое, што быць Пірам,
Сілаў ўсё меней,
А *пылу* ўсё многа:
Пірава перамога.

Ды з другога боку, момант ісьціны надыходзіць тады, калі асядае *пыл*.